



УНІВЕРСІТЭТ

Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ
«Залатая літара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета»

30 красавіка 2015 года, № 7 (2131)

УРАЧЫСТАСЦІ

Удзячныя за падзвіг

Усхваляць падзвігі герояў вайны – неабходна, але яшчэ лепш – выяўляць павагу да ветэранаў учынкамі. Прыклад такога ўчынку – **патрыятычная акцыя «Мы – спадчыннікі Перамогі»**, прысвечаная 70-годдзю перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне.

17 красавіка па перыметры хола рэктарата былі расставлены старонкі незвычайнага календара. Кожны месяц быў прысвечаны аднаму Герою Савецкага Саюза, ветэрану Вялікай Айчыннай вайны, лёс якога так ці інакш звязаны з БДУ. Усе прысутныя маглі падпісаць і разгледзець, што адлюстравана на кожным лісце календара.

Пачалося судакрананне з атмасферай мінулых дзён пад акампанемент гітары і ваеннай песні.

Затым слова ўзялі лаўрэаты і пераможцы конкурсу «Студэнт года БДУ», якія і сталі ўдзельнікам праекта «12 Герояў Савецкага Саюза». Кожны выступаўчы выказаў павагу ветэранам і ў чарговы раз засведчыў, што падзвігі абаронцаў Радзімы не забыты.

Сутнасць праекта «12 Герояў Савецкага Саюза» ў рэтракалендары (якраз 12 гераічных месяцаў), створаным адмыслова да 70-й гадавіны Вялікай Перамогі.

Анастасія Бузук з хімічнага факультэта, студэнтка года БДУ ў намінацыі «Навука», прадстаўляла май, прысвечаны Герою СССР Георгію Жукаву, наступнымі словамі: «Я ганаруся сваімі дзядамі, якія пралівалі кроў за нашу Радзіму, за сваіх дзяцей і ўнукаў. Не варта



Фота Вячаслава КРАСКОЎСКАГА

забываць пра іх велізарны ўнёсак: менавіта дзякуючы ім мы жывём у вольнай краіне, дышаем кожны дзень паветрам незалежнасці. Яны нам падарылі магчымасць пра жыццё шчаслівае жыццё без вайны, голаду і страху. Нашы дзядулі і бабулі кожны дзень ваявалі са страшнымі ворагам, кожны дзень рабілі выбар: здацца ці перамагчы, і ім хапіла мужнасці, каб дайсці да Перамогі. Наш абавязак – даказаць, што яны не забыты, што нашай удзячнасці за іх ахвяру няма мяжы. Я рада, што вучуся ва ўніверсітэце, у якім працаваў вялікі Георгій Канстанцінавіч Жукаў. Я ганаруся нашымі героямі і ніколі не забудуся, які ўнёсак зрабілі гэтыя людзі для развіцця краіны і ўніверсітэта».

Іншыя месяцы былі прысвечаны такім асобам, як: Жолудзеў Навум Ільіч (студзень), Парахневіч Уладзімір Аляксеевіч (люты), Зайцаў

Мікалай Якаўлевіч (сакавік), Смушкевіч Якаў Уладзіміравіч (красавік), Гарошак Павел Антонавіч (чэрвень), Осіпава Марыя Барысаўна (ліпень), Патрын Аляксей Фёдаравіч (жнівень), Жмурыўскі Дзмітрый Пятровіч (верасень), Катлавец Міхаіл Паўлавіч (кастрычнік), Кірсаў Аляксандр Віктаравіч (лістапад), Філімонаў Аляксандр Андрэевіч (снежань).

Студэнт года БДУ ў намінацыі «Культура» журфакавец **Павел Кіслы** расказаў пра Героя СССР Аляксандра Філімонава, які доўгі час працаваў у альма-матар і нават быў рэдактарам універсітэцкай газеты. Пра свой удзел у акцыі «12 Герояў Савецкага Саюза» Павел сказаў:

– На мой погляд, каб маладое пакаленне захоўвала памяць пра ВОВ, трэба пра гэта нагадваць, але не як звычайна, а на мове моладзі. Гэта інсцэніроўка бітваў, тэматыч-

ны кінематограф, песні і інш. А ўдзел у гэтай акцыі для мяне ў першую чаргу гэта вялікі гонар і магчымасць выказаць сваю павагу ўсім ветэранам.

Пасля прэзентацыі рэтракалендара стартавала яшчэ адна акцыя – «Ліст ветэрану». Усе прысутныя маглі напісаць віншаванні ветэранам і апусціць іх у адмысловую скрыню. Пасля пасланні былі адпраўлены ветэранам.

Рэктар Белдзяржуніверсітэта акадэмік Сяргей Абламейка адзначыў важнасць таго, каб маладое пакаленне вырасла патрыётамі, каб яно любіла радзіму, увесць свет. Таксама ён абвясціў, што падобныя акцыі будуць праводзіцца аж да канца мая, і падзякаваў усім за ўдзел і іх арганізацыю. Завяршылася мерапрыемства словамі вядучага пра міратворчую палітыку нашай дзяржавы.

Яўгенія ВІННІК

ПАДЗЕЯ

Еўразійская перспектыва

Рэктар БДУ акадэмік Сяргей Абламейка абраны віцэ-прэзідэнтам Еўразійскай асацыяцыі ўніверсітэтаў (ЕАУ).

Выбары адбыліся на XIII з'ездзе Еўразійскай асацыяцыі ўніверсітэтаў, які прайшоў 15 красавіка ў Санкт-Пецярбургу. Паводле статуту арганізацыі, кіраўнічы склад прызначаецца тэрмінам на 5 гадоў. Прэзідэнтам ЕАУ на наступны тэрмін ізноў пераабраны рэктар Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. В. Ламаносава акадэмік Віктар Садоўнічы. Таксама абраны новы склад савета асацыяцыі. Акрамя арганізацыйных пытанняў, на з'ездзе былі разгле-

джаны асноўныя кірункі супрацоўніцтва ВДУ ЕАУ на 2015 год.

Рэктар БДУ акадэмік Сяргей Абламейка ў рамках свайго афіцыйнага візиту ў Санкт-Пецярбург прыняў удзел у 3 міжнародным форуме «Еўразійская эканамічная перспектыва», дзе выступіў з дакладам. Удзельнікі форуму абмеркавалі пытанні, якія тычацца прыярытэтаў сеткавага ўзаемадзеяння ВДУ ЕАУ, абмяняліся досведам у арганізацыі адукацыйнай і навукова-інавацыйнай дзейнасці.

У наш час БДУ супрацоўнічае з больш чым сарака ўніверсітэтамі-ўдзельнікамі ЕАУ. Гэта ўзаемадзеянне накіравана на развіццё акадэмічнай мабільнасці студэнтаў і выкладчыкаў, сумеснае правядзенне навуковых мерапрыемстваў і рэалі-

зацыю адукацыйных праектаў, а таксама прыцягненне грамадзян еўразійскіх краін на навучанне ў БДУ.

Еўразійская асацыяцыя ўніверсітэтаў была створана ў 1989 г. як Асацыяцыя ўніверсітэтаў СССР па ініцыятыве МДУ імя М. В. Ламаносава, падтрыманай дваццацю найбуйнейшымі ўніверсітэтамі Савецкага Саюза. У 1992 г. была ператворана ў Еўразійскую асацыяцыю ўніверсітэтаў.

На сёння ў яе складзе нацыянальныя ўніверсітэты ўсіх краін СНД, вядучыя рэгіянальныя ўніверсітэты і вышэйшыя навучальныя ўстановы краін Еўразійскай прасторы. Усяго асацыяцыя аб'ядноўвае 141 ВУ Азербайджана, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Казахста-

на, Кыргызстана, Латвіі, Малдовы, Расіі, Таджыкістана, Туркменістана, Узбекістана і Украіны.

ЕАУ – унікальная грамадская арганізацыя, дзейнасць якой накіравана на практычную рэалізацыю ідэй еўразійства ў сферы адукацыі і навукі, захаванне і развіццё адзінай адукацыйнай прасторы і супрацоўніцтва.

Вышэйшым кіраўнічым органам асацыяцыі з'яўляецца з'езд. Ён праходзіць у розныя гады ў Маскве, Кіеве, Баку, Ашхабадзе, Казані, Мінску і Астане.

У перыяд паміж з'ездамі кіраўніцтва асацыяцыі ажыццяўляецца саветам і выканаўчым камітэтам.

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

У нумары:

«МЫ СТВАРЫЛІ БОМБУ ДЗЕЛЯ МІРУ»

Нарыс пра канструктара савецкай ядзернай зброі Аркадзя БРЫША

Стар. 2

ПАСЛЯДОЎНІКІ СПРАВЫ ВАВІЛАВА

50 гадоў таму ў складзе БДУ з'явілася вучэбна-вартная гаспадарка «Шчомысліца»

Стар. 3

ДЫПЛОМЫ ЛАМАНОСАВА

Студэнты БДУ паспяхова выступілі на конкурсе «Патэнцыял будучыні» ў Маскве

Стар. 4

Весткі з рэктарата

САЙТ «Абітурыент БДУ» стаў пераможцам штогадовай інтэрнэт-прэміі «ТІВО-2015». Праект БДУ прызнаны найлепшым інтэрнэт-рэсурсам у намінацыі «Адукацыя і навука», падзяліўшы першае месца з сайтам «Электронныя часопісы і дзённікі. Школьны партал у Беларусі». Другое месца ў адукацыйнай платформы efor.by, трэцяе – у сайта факультэта камп'ютарных сістэм і сетак БДУІР. Сайт для абітурыентаў БДУ распрацаваны спецыялістамі медыяцэнтра.

МІЖНАРОДНЫ семінар «Удасканаленне сістэмы кіравання вышэйшай адукацыяй у Рэспубліцы Беларусь у кантэксце еўрапейскіх стандартаў» прайшоў у БДУ.

Удзельнікамі сталі міжнародныя эксперты з Казахстана, Літвы, Італіі, Вялікабрытаніі, Румыніі і ЗША, а таксама прадстаўнікі Міністэрства адукацыі Беларусі, нацыянальных ВУ, студэнцкіх арганізацый і камерцыйных прадпрыемстваў. Абмяркоўваліся міжнародныя праграмы акадэмічнай мабільнасці; новыя стандарты і прынцыпы ў галіне забеспячэння якасці адукацыі; развіццё прадпрымальнасці ў Беларусі і роля ў гэтым працэсе ўніверсітэтаў. Арганізатарамі семінара выступілі БДУ, РІВШ, Еўрапейскі фонд адукацыі і Сусветны банк.

ПАГАДНЕННЕ аб супрацоўніцтве падпісана паміж БДУ і інавацыйнай асацыяцыяй «Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій» (РЦТТ). Яно скіравана на развіццё практыка-арыентаванага навучання студэнтаў эканамічнага факультэта. Адкрыты філіял кафедры эканамічнай інфарматыкі ў РЦТТ. Тут будучыя эканамісты змогуць прайсці практыкі, а супрацоўнікі арганізацыі будуць прыцягвацца для кіраўніцтва навуковымі і дыпломнымі працамі, правядзення лекцый і семінараў, майстар-класаў па выкарыстанні сучасных інфармацыйных сістэм і тэхналогій. Акрамя таго, студэнты змогуць удзельнічаць у рэалізацыі розных міжнародных праектаў РЦТТ.

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

Аркадзь БРЫШ:

«Мы стварылі бомбу дзеля міру»

Сёлетні год вылучаецца важнай падзеяй для ўсіх людзей свету – 70-й гадавінай перамогі над фашыскай Германіяй. Гэту дату адзначаюць усе сумленныя, свабодалюбныя людзі, якія разумеюць значэнне гэтай падзеі, незалежна ад іх грамадзянскага, нацыянальнага і канфесійнага прыналежнасці. Час спірае боль пакут; велічынныя новабудовы, каласаванне ніў ужо даўно схавалі крывавыя сляды жажлівых разбурэнняў. Выраслі новыя пакаленні, якія не бачылі карцін жахаў, разгорнутых на вачах страшнай машынай фашызму. Аднак генетычная памяць пра той час і нямы наказ нашых продкаў «абараняць Радзіму і не падавацца на абцяцкі ворага», па маіх назіраннях, нашай моладдзю засвоены трывала.

Напярэдадні вялікага юбілею хочацца распавесці пра ўдзельніка Вялікай Айчыннай вайны, выпускніка фізмата БДУ 1940 г. – **Аркадзя БРЫША.**

Аркадзь Адамавіч – адзін са стваральнікаў ядзернай зброі ў СССР, удзельнік партызанскай барацьбы ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, Герой Сацыялістычнай Працы, лаўрэат Ленінскай і Дзяржаўных прэмій, Заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі Расійскай Федэрацыі, доктар тэхнічных навук, прафесар.

Аркадзь Адамавіч адлічвае ўжо дзясяты дзясятак напружаных, цяжкіх, але плённых і шчаслівых гадоў. Вучоба на фізіка-матэматычным факультэце БДУ, короткачасовая праца ў НДІ хіміі АН БССР, баявыя дзеянні ў якасці разведчыка штаба партызанскай брыгады імя К. Я. Варашылава. Потым зноў вучоба, навуковая і канструктарская праца, вучоба, вучоба, вучоба... у кіраўнікоў і падначаленых, па кнігах і артыкулах, на нарадах, на працы і дома, у будныя і святы, у бяссонныя ночы роздумаў. Бо праца, як правіла, выконвалася ва ўмовах вострага недахопу абсталявання, матэрыялаў, сцісласці тэрмінаў. На пройдзеным шляху гэтуты хваляванняў, сустрэч, гэтуты, здавалася, бязвыхадных сітуацый... і гэтуты паспяхоўных рашэнняў, заслужаных узнагарод. Пражытыя гады Аркадзь Адамавіч успамінае з гонарам.

Аркадзь Адамавіч Брыш нарадзіўся 14 мая 1917 г. у сям'і беларускага настаўніка фізікі. Бацька, які распачаў настаўніцкі шлях у 1901 г., змог прысцягнуць маленькаму сыну такія важныя для любога чалавека якасці, як працавітасць, абавязковасць і адказнасць, а яшчэ – любоў да тэхнікі, матэматыкі і фізікі як падмурку інжынернай справы.

Пасля 7 класаў сярэдняй школы Аркадзь паступіў у фабрычна-завадскую вучэльню. Працоўную дзейнасць пачаў у 14 гадоў (у кастрычніку 1931 г.) вучнем электрамонтёра Беларускай канторы Усесаюзнага электратэхнічнага аб'яднання. У 1932–1935 гг., працуючы электрамонтёрам, вучыцца ў вячэрняй школе Заходняй чыгункі. Пасля сярэдняй школы ў 1935 г. паступае на фізіка-матэматычны факультэт БДУ. У студэнцкія гады А. Брыш акрамя навучальных заняткаў наведвае навуковы гурток, дзе выступае з рэфератамі, выконвае першыя даследаванні. Акрамя таго ён актыўна займаецца ў спартыўных секцыях (спачатку ў веласіпеднай, затым у лыжнай). У перыяд летніх вакацый працуе ваяжатым у пярэньскіх лагеры, сумяшчаючы працу, якая дае матэрыяльную прыбытак у бюджэт сям'і, педагогічную практыку і адпачынак.



У 1940 г. дыпламаваны фізік Аркадзь Брыш пачынае навуковую працу ў Акадэміі навук БССР. Маладога спецыяліста-фізіка накіроўваюць у Інстытут хіміі АН БССР з заданнем: рэнтгенаграфічнымі метадамі даследаваць структуру і фазавы склад розных рэчываў. Аднак малодшаму навуковому супрацоўніку А. А. Брышу, які з захапленнем паглыбіўся ў навуковую працу, не атрымалася выканаць нават найбліжэйшыя задачы. Пачалася вайна, і прыйшлося адмовіцца ад планаў.

Вайна. Гэта асобная старонка ў жыцці Аркадзя Адамавіча, якая не проста пакінула свой незгладжальны след у яго памяці, але і, думаем, у нейкай ступені прадвызначыла яго жыццёвы шлях. У Мінску і яго наваколлі адразу ж пасля прыходу нямецка-фашысцкіх захопнікаў пачалі фарміравацца падпольныя групы і партызанскія атрады. У адну з такіх падпольных груп, якую ўзначальвала Анастасія Верамейчык, увайшоў Аркадзь Брыш. Гэта група здабывала і перадавала ў партызанскі атрад разведвальныя дадзеныя, зброю, боепрыпасы і медыкаменты. На яе рахунок выманне і захаванне сейфа з архівам народнага пісьменніка Беларусі Якуба Коласа, арганізацыя нелегальнага праслухоўвання радыёперадач з Масквы, распаўсюджанне ўлётак. Аркадзь Брыш браў самы актыўны ўдзел у дзейнасці падпольнай групы. Ён арганізаваў вываз з Мінска абсталявання і матэрыялаў для падпольнай друкарні, быў сувязным, разведчыкам, а затым увайшоў у разведгруппу штаба брыгады імя К. Варашылава, якая дзейнічала ва Уздзенскім раёне. Хадзіў на баявыя заданні, удзельнічаў у шматлікіх баях з акупантамі. У прыватнасці, у снежні 1943 г. спрычыніўся да разгрому буйной калоніі фашысцкіх аўтамашын, якія ахоўваліся браневікамі, на шашы Мінск – Слуцк. За ўдзел у баявых аперацыях у тыле ворага ён узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі і медалём «Партызану Айчыннай вайны» I ступені.

У 1944 г. рашэннем штаба партызанскага руху Беларусі А. А. Брыш быў адкамандзіраваны для працягу навуковай працы ў Інстытут машыназнаўства АН СССР у Маскву. У 1947 г. А. А. Брыш уваходзіць у лік першых супрацоўнікаў КБ-11, так званы «Арзамас-16». На пасадзе галоўнага канструктара ядзерных боепрыпасаў СССР працаваў з 1964 да 1993 г., затым 12 гадоў – на пасадзе галоўнага

канструктара ядзерных боепрыпасаў Расіі. З 1996 г. ён з'яўляецца ганаровым кіраўніком Расійскага федэральнага НДІ авіяцыйнай аўтаматыкі імя М. Л. Духава ў Маскве. Вынікі прац Аркадзя Адамавіча адзначаны высокімі ўзнагародамі.

За паспяховае выкананне спецыяльных заданняў урада, за адвагу, устойлівасць і мужнасць, выяўленыя ў партызанскай барацьбе супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў, за заслугі перад дзяржавай, вялікі асабісты ўнёсак у развіццё атамнай прамысловасці і баяздольнасці краіны А. А. Брыш быў ганараваны шматлікімі дзяржаўнымі ўзнагародамі: залаты медаль «Серп і Молат» (1983), чатыры

ордэны Леніна (1955, 1962, 1966, 1983 гг.), ордэн Кастрычніцкай рэвалюцыі (1976 г.), ордэн Паўшані (1999), два ордэны Працоўнага Чырвонага Сцяга (1951, 1954 гг.), ордэн Айчыннай вайны II ступені (1985 г.), ордэн Чырвонай Зоркі (1948 г.), медаль «Партызану Айчыннай вайны» I ступені (1944 г.), медаль «За перамогу над Германіяй у Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945 гг.» (1945 г.), калія 20 іншых медалёў за значны ўнёсак у ратныя і працоўныя справы.

Беларусь не толькі месца, дзе прайшлі 27 гадоў жыцця, месца, дзе нарадзіўся, рос, вучыўся, ваяваў Аркадзь Адамавіч. Тут аднапалчане, знаёмыя лясцы, хаты і вуліцы, сябры юнацкасці і новыя знаёмыя. Тут была бацькоўская хата. Тут магіла бацькі, які прапрацаваў настаўнікам у школах Мінска 56 гадоў, памёр у 1961-м, магіла маці, якая толькі на пяць гадоў перажыла свайго мужа, бацьку Аркадзя Адамавіча.

Некай позняй восенню мы разам з Аркадзем Адамавічам шукалі пад зацяршанай лістотай магілы яго бацькоў. Калі знайшлі і змялі тоўсты пласт клянолага і бярозавога лісця, Аркадзь Адамавіч доўга стаяў з непакрытай галавой ля магіл блізкіх і дарагіх яму людзей. Каб не замінаць, я адышоў. Потым, ужо ў машыне, Аркадзь Адамавіч сказаў: «Штосьці злучае нас з тым светам. Пабыў на магілах і як бы пагаварыў. Я фізічна адчуваю неабходнасць прыезджаць сюды. Пабываю на магілах, становіцца лёгка. Пройдзе нейкі час, адчуваю: трэба зноў ехаць».

Кожны раз пры сустрэчах Аркадзь Адамавіч горада цікавіўся ўніверсітэтам, з вялікім задавальненнем сустрэкаўся са студэнтамі, выкладчыкамі, навукоўцамі, пры гэтым не толькі распавядаў, але цікавіўся ўзроўнем падрыхтоўкі, задаваў шмат пытанняў студэнтам. Што іх хвалюе? Якія курсы лекцый іх найбольш цікавяць? Чаму? Якія віды прыробку лепшыя? Як праводзяць канікулы? Які працэнт студэнтаў падчас вучобы стварае сем'і? Дзе збіраюцца выкарыстоўваць атрыманыя ва ўніверсітэце веды? Як шмат ахвотнікаў з'ехаць працаваць за мяжу? Ці шмат ахвотнікаў ісці ў навуку? Паступаць у аспірантуру?

З вялікай радасцю Аркадзь Адамавіч сустракае гасцей з Мінска ў маскоўскай кватэры. Заўсёды пачастункі, сярод якіх большасць прадукцыі беларускіх прадпрыемстваў, і роспеты пра

справы вашы асабістыя і вашых блізкіх, агульных знаёмых, пра фізічны факультэт універсітэта, пра кіраўнікоў рознага ўзроўню, пра агульнае становішча ў горадзе і краіне, пра фінансаванне навукі і г. д. Памятаецца, Аркадзь Адамавіч і яго жонка (цяпер ужо нябожчыца) Любоў Сямёнаўна (выпускніца геафака БДУ) заўсёды пачастуюць разнасоламі, аточаць увагай, знойдуць цікавую тэму, зрабляць усё, каб госьць адчуў сябе нязмушана і, колькі дазваляе час, сам не жадаў сыходзіць.

Аркадзь Адамавіч Брыш мае звыш 300 навуковых прац і 30 аўтарскіх пасведчанняў на вынаходствы. Яму ёсць што распавесці, што ўспомніць. Да таго ж, ён выдатны апавядальнік. Жалезная логіка, вобразнасць выразаў, шчырасць эмоцый, стрыманыя, упэўненыя жэсты, мэтанакіраваны погляд проста зачароўваюць слухачоў. Не верыцца, што яму вось-вось будзе 98. Ён прыцягвае асабістай абаяльнасцю, якая выпраменьвае цёплую, тонкі гумар, выразнасць меркаванняў, накіраванасць у будучыню. І сёння ён выглядае жыццядарасным, поўным сіл і нейкай унутранай энергіі, неверагодна дзейным, маладзавым, станістым.

Навуковыя распрацоўкі А. А. Брыша былі звязаны са стварэннем спецыяльнай апаратуры, якая дазволіла істотна ўдасканаліць працу атамнага зараду. У сваёй працы па стварэнні вакуумных прыбораў Аркадзь Адамавіч паказаў сябе як першакласнага эксперыментатар і вялікі знаўца электрычных працэсаў у вакууме. Пасля рашэння электравакuumных пытанняў ён прыняў удзел у распрацоўцы комплексу спецыяльнай апаратуры, якая забяспечвае больш поўны распад радыёактыўных рэчываў пры ядзерным выбуху, гэта значыць стварэнне так званага «чыстага зараду». Паспяховае развіццё гэтай галіны ў значнай меры звязана з вялікай навуковай працай, якую выканаў Аркадзь Адамавіч Брыш і калектыв пад яго кіраўніцтвам. Ён з'яўляўся ўдзельнікам шматлікіх паветраных і падземных ядзерных выпрабаванняў на Сяміпалацінскім і Новазямельскім выпрабавальных палігонах міністэрства абароны. Яго імя добра вядомае ў ядзерных нацыянальных лабараторыях ЗША, Вялікабрытаніі, Францыі, Кітая. Ён карыстаецца велізарным аўтарытэтам сярод замежных калегаў.

Сёння, з'яўляючыся ганаровым навуковым кіраўніком Усерасійскага навукова-даследчага інстытута аўтаматыкі імя М. Л. Духава, Аркадзь Адамавіч актыўна працуе па новых кірунках: забеспячэнне бяспечнага захоўвання ядзерных зарадаў, выкарыстанне ядзерных багаломаў у мірных мэтах (у прыватнасці, для барацьбы з астрэідамі), займаецца рэдактарскай справай. Ён актыўна працуе над парадкаваннем навуковай спадчыны і захаваннем айчыннага прыярытэту ў такой сакрэтнай раней галіне навукі. Яго выдавецкую дзейнасць красамоўна ілюструюць унікальныя кнігі «Ваенная моц Саветаў Саюза: ад Сталіна да Гарбачова», «Чалавек стагоддзя Юлій Барысавіч Харытон», у якіх не толькі вялікія артыкулы Аркадзя Адамавіча, але і яго навуковае рэдагаванне і арганізацыйная праца як члена рэдкалегіі. Ён працягвае працаваць у Міжведамаснай камісіі па радыяцыйнай устойлівасці ядзерных боепрыпасаў.

Аркадзь Адамавіч часта сустракаецца са студэнтамі, выступае ў розных калектывах, адстойваючы і

абараняючы цяжкае, але высокамаральнае і, можна сказаць, шчаслівае мінулае нашай вялікай краіны. Як ён кажа, «узнавіць правільную карціну нашага недалёкага мінулага ў моладзі, абараніць ад нагаворшчыкаў, якія ўзялі гатовыя заходнія карыкатуры на савецкі час і выдаюць іх за рэчаіснасць».

У апошні прыезд Аркадзя Брыша ў Мінск у сакавіку 2012 г. ён выступаў з 2-гадзіннай лекцыяй, адказаў на мноства пытанняў у Інстытуце цэпла- і масаабмену НАН Беларусі. Некаторым з прысутных дастаўся падарунак: кніга «Аркадзь Адамавіч Брыш», выдадзеная ў серыі «Творцы ядзернага стагоддзя» маскоўскім выдавецтвам «Атамная тэхніка». Кніга змяшчае ўступнае слова кіраўніка Федэральнага агенцтва па атамнай энергіі Расіі С. У. Кірыенкі з высокай ацэнкай дзейнасці А. А. Брыша.

«Адной з найважнейшых умоў прызнання за Расіяй статусу вялікай дзяржавы з'яўляецца надзейнасць і бяспека яе ядзернага арсенала, эфектыўнасць ядзерна-зброевага комплексу. Сучасны стан ядзернай зброі і ЯАК «Расатам» быў дасягнуты шмат у чым дзякуючы найвышэйшаму ўзроўню патрыятызму, адданасці сваёй справе людзей, якія ў ім працуюць. Да такіх абраных як па прафесійных, так і па чалавечых якасцях людзей, без сумневу адносіцца Аркадзь Адамавіч Брыш. Яго самаадданасць служэнню атамнай галіне Расіі, якое працягваецца больш за 60 гадоў, пачуццё найглыбейшай грамадзянскай адказнасці за здзейсненае выклікаюць у мяне каласальную павагу».

Усё далей і далей час адлучае нас ад краіны, якая насяла назву Саюзу Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Для многіх прадстаўнікоў старэйшага пакалення гэта назва непарыўна звязана з гонарам, магутнасцю і росквітам Айчыны – СССР, з гонарам за Вялікую перамогу над фашызмам, за першы спадарожнік, за Гагарына, за шматлікія навуковыя адкрыцці сусветнага значэння і маштабу. Ядзерная зброя, стварэнню якой прысвяціў многія гады наш зямляк Аркадзь Брыш, выпускнік фізмата БДУ, хоць і была пэўным паўторам, змушанай мерай, дазволіла нашай краіне ацверзіць заўзятыя змагароў кіраваць іншымі народамі і распараджацца іх лёсам.

Агульнапрызнана, што наяўнасць магутнай ядзернай зброі, у першую чаргу ў вялікіх дзяржаў, з'явілася стрымальным фактарам, які забяспечыў на працягу дзесяцігоддзяў захаванне жыцця на Зямлі, хоць утрымаць ад лакальных кровапралітных войнаў не атрымалася. Ядзерная зброя шматлікія гады служыла шчытом для народаў свету, у самы небяспечны перыяд «халоднай вайны» стрымала «гарачыя» галовы ад амбіцый, сквапнасці і безразважных загадаў.

Думаецца, што ў гэтым і заключаецца вялікая роля стварэння ядзернай зброі, што апраўдвае да тых да яе вынаходства людзей у вачах тых, хто яшчэ сумняваецца ў мэтазгоднасці і людскасці матываў яе прызначэння. Калі б не было ў СССР ядзернай зброі, свет сёння размаўляў бы пра «волю» не толькі на іншай мове, але і ў іншым сэнсе.

14 мая 2015 г. Аркадзь Брышу спаўняецца 98 гадоў. З днём нараджэння, Аркадзь Адамавіч! Здраоўя Вам і творчых поспехаў!!!

Эдуард ШПІЛЕЎСКІ,

вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута цэпла- і масаабмену імя А. В. Лыкава НАН Беларусі

УСТАНОВЫ

50 гадоў таму ў складзе БДУ з'явілася вучэбна-вспытная гаспадарка «Шчомысліца», якая на сёння пераўтварылася ў адно з самых паспяховых універсітэцкіх прадпрыемстваў.

Пачалося ўсё з пераліскі БДУ з дзяржкамітэтам па лясной, цэлюлозна-папяровай, дрэваапрацоўчай прамысловасці і лясной гаспадарцы пры Дзяржплане СССР пра перадачу вопытнай станцыі «Шчомысліца» ад беларускага НДІ лясной гаспадаркі да БДУ. Дзякуючы энергіі тагачаснага рэктара БДУ акадэміка А. Н. Сеўчанкі, пастановай Савета Міністраў СССР і распараджэннем Савета Міністраў БССР эксперыментальная база «Шчомысліца» была перададзена БДУ. Акт здачы прыёмкі быў падпісаны 15 красавіка 1965 г.

Адной з пераходных пры перадачы дадзенай гаспадаркі з'яўлялася наяўнасць гадавальніка, закладзенага яшчэ ў 1928–1932 гг. пры асабістым удзеле акадэміка Вавілава. За кошт дзейнасці гадавальніка часткова фінансавалася навуковая дзейнасць беларускага НДІ лясной гаспадаркі. БДУ перанёс на тэрыторыю гаспадаркі «Шчомысліца» батанічны сад і значную частку навуковай працы і навукальна-вытворчых практык біялагічнага факультэта, захаваўшы дзейнасць па гадоўлі дэкаратыўных раслін і хмызнякоў.

Са здабыццём універсітэтам у 1998 г. новага статусу органа дзяржаўнага кіравання вучэбная гаспадарка «Шчомысліца» была рэарганізавана ў Рэспубліканскае вучэбна-вспытнае ўнітарнае прадпрыемства «Шчомысліца» БДУ. Сёння РУП «Шчомысліца» з'яўляецца адным з галоўных пастаўшчыкоў дэкаратыўных раслін і хмызнякоў для азелянення горада Мінска. Дзейнасць прадпрыемства адзначана падзякамі старшыні Мінгарвыканкома і рэктара БДУ, дыпломамі розных выстаў.

Пра сённяшнія рэаліі «Шчомысліцы» нам расказаў дырэктар прадпрыемства **Сяргей ЧАЙКУН**.

– **У штаце прадпрыемства ўсяго 23 чалавекі і значна зменшаная плошча ворнай зямлі – з 75 да 50 га. За кошт чаго прадпрыемству атрымалася цалкам аднавіць аб'ём вытворчасці ўзроўню 1985 г. і няўхільна павялічваць яго з году ў год?**

– Скарачэнне колькасці работнікаў і скарачэнне ворнай зямлі прымусіла нас перагледзець схемы пасадак для максімальна эфектыўнага выкарыстання аўтатрактарнай тэхнікі і розных адмысловых механізмаў і прыстасаванняў. За кошт выкарыстання сучасных тэхналогій апрацоўкі зямлі, пасадкі, гадоўлі і абароны раслін паступова змянялася доля ручной працы і павялічвалася прадукцыйнасць.

– **Спецыялісты якога профілю для Вас асабліва важныя?**

– Для ўкаранення сучасных тэхналогій патрэбныя былі і сучасныя спецыялісты, якія валодаюць тэарэтычнымі ведамі і, што самае галоўнае, маюць жаданне ўвесці часамаадукоўвацца, творча падыходзіць да працы.

Адным з галоўных такіх спецыялістаў стаў першы намеснік дырэктара Калбанаў Дзмітрый Віктаравіч, пад кіраўніцтвам якога працуюць усе агра-тэхнічныя службы прадпрыемства. Хочацца таксама адзначыць галоўнага агранома прадпрыемства Дуброву Ганну Іванаву, якая са студэнцкай лавы біялагічнага факультэта БДУ ў 1975

Паслядоўнікі справы Вавілава



годзе прыйшла на працу і працягвае працаваць дагэтуль, вось ужо 40 гадоў. Яе досвед, мэтанакіраванасць і высокая працаздольнасць уносяць неацэнны ўклад у працу прадпрыемства.

– **Наколькі шырокі асартымент Вашай прадукцыі, і як адбываецца апрацоўка новых раслін і тэхналогій?**

– Прадпрыемства выгадоўвае больш за 20 відаў дэкаратыўных дрэў і 40 відаў хмызнякоў. Пошук новых гатункаў і разнавіднасцяў увесь час дыктуе рынак. Людзі прывозяць з-за межы шмат раслін, якія ў прынцыпе можна выгадоўваць і ў нас, прычым іх якасць пры гэтым будзе значна вышэйшая за кошт адаптацыі да прыродных умоў нашай краіны. Так, на прадпрыемстве за апошнія 5 гадоў з'явілася шмат відаў розных прышчэпленых формаў дрэў, штамбавых раслін, гібридных хмызнякоў. Асабліва ўвага надаецца гадоўлі шматгадовых і аднагадовых кветак, якія значна пашыраюць асартымент прадукцыі.

– **Чым адметнае Ваша прадпрыемства, і якія ў яго рынкі збыту?**

– Вядома, галоўным чынам прадукцыя арыентавана на азеляненне Мінска, хоць закупляць прадукцыю прыязджаюць асобныя арганізацыі з усіх рэгіёнаў рэспублікі. У апошнія гады значна павялічылася доля прадукцыі, купленая прыватнымі асобамі для азелянення ўласных загарадных дамоў.

Лідзіраваць на рынку нам дазваляе ў першую чаргу колькасць і якасць прадукцыі, якую выпускаем, і даволі разнастайны асартымент.

– **Наколькі Вам дапамагаюць студэнцкія сельгасатрады?**

– З 2007 года ў летні вакацыйны час на прадпрыемстве працуюць студэнцкія сельгасатрады, створаныя ўпраўленнем выхаваўчай ра-

боты і камітэтам БРСМ БДУ. Паколькі ў нашай вытворчасці, як і наогул у сельскай гаспадарцы, яшчэ застаецца значная доля ручной працы, якая тычыцца ў першую чаргу праполкі раслін, дапамога маладых энергічных студэнтаў для нас вельмі важная. Наколькі мы ведаем, папулярнасць такіх сельгасатрадаў узрасла, бо студэнты зарабляюць грошы (праўда, не вельмі вялікія) і праводзяць час на свежым паветры ў адным з найпрыгажэйшых куткоў прыроды, размешчаным практычна на тэрыторыі Мінска, адначасова працуючы і загарачы.

– **Сяргей Анатольевіч, якія бачыце рэзервы для росту і перспектывы кірункі дзейнасці?**

– З 2010 года прадпрыемства ўзяло курс на мадэрнізацыю вытворчасці, што і працягваецца дагэтуль, вядома, з улікам рэальных фінансавых магчымасцяў. Сёння без сучасных тэхналогій немагчыма ўтрымацца на рынку з высокай канкурэнтаздольнасцю, і хоць мы пакуль яшчэ даволі далёкія ад аналагічных прадпрыемстваў у Еўрапейскім саюзе, але паступальныя рухі наперад даюць нам упэўненасць і аптымізм. Зразумела, што і супрацоўніцтва з навукоўцамі біялагічнага факультэта прыносіць свой плён. Цяпер мы вядзём сумесную навуковую і практычную працу з кафедрай фізіялогіі і біяхіміі раслін, якая дазваляе нам знаходзіцца на самым вострым біялагічнай навуцы і не толькі ўкараняць існыя, але і ствараць свае ўнікальныя тэхналогіі гадоўлі раслін.

Гутарыў
Сяргей ШАФАЛОВІЧ

КОНКУРСЫ

Найлепшыя сайты БДУ

У БДУ падведзены вынікі конкурсу сайтаў факультэтаў і структурных падраздзяленняў БДУ за 2014 год.

У намінацыі «Факультэт ці ўстанова адукацыі, якія вядуць сайт з максімальным значэннем рэйтыngu», першае месца падзялілі **факультэты прыкладной матэматыкі і інфарматыкі і біялагічны**. Сёлета другое месца не прысуджалася, а на трэцім размясціліся Інстытут журналістыкі, фізічны і хімічны факультэты.

У намінацыі «Падраздзяленне, цэнтр, бібліятэка ці ўпраўленне, якія вядуць сайт з максімальным значэннем рэйтыngu», перамога **Студэнцкі гарадок**.

У намінацыі «Грамадская арганізацыя, спартыўная секцыя ці іншае падраздзяленне, якія вядуць тэматычны сайт з максімальным значэннем рэйтыngu», найлепшы вынік у тэматычнага сайта «Энцыклапедыя караблёў» **ЦІТ**.

У намінацыі «Падраздзяленні, якія вядуць сайты з максімальнымі значэннямі вэбаметрычных параметраў», пераможцы размеркаваліся наступным чынам: па параметрах PRESENCE (памер сайта) і OPENNESS (колькасць дакументаў у электроннай бібліятэцы) прадстаўлены сайт **юрыдычнага факультэта**. Максімальнае значэнне параметра IMPACT (колькасць спасылак па базе дадзеных majestic.com) зафіксавана ў тэматычнага сайта «Энцыклапедыя караблёў» **ЦІТ**, а параметра IMPACT (колькасць спасылак па базе дадзеных ahrefs.com) – у сайта **Студэнцкага гарадка**.

У намінацыі «Навуковы інстытут, які вядзе сайт з максімальным значэннем рэйтыngu», перамогу атрымаў **НДІ ФХП**.

Адзначым, конкурс сайтаў факультэтаў і структурных падраздзяленняў БДУ праводзіцца з 2012 года і накіраваны на прасоўванне ВУН ў інтэрнэце і ў міжнароднай адукацыйнай прасторы.

Паводле інфармацыі групы «Рэйтынг БДУ»

НАШЫ ЮБІЛЯРЫ

- 01 мая** **Валынец Таццяна Мікалаеўна**, прафесар кафедры рускай мовы
- 05 мая** **Коршук Алена Уладзіміраўна**, дацэнт кафедры англійскай мовы і моўнай камунікацыі
- 07 мая** **Панамарова Святлана Уладзіміраўна**, дацэнт кафедры агульнай матэматыкі і інфарматыкі
- 11 мая** **Козік Любоў Антонаўна**, дацэнт кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян
- 12 мая** **Маслюкова Таццяна Іванавна**, дацэнт кафедры эканамічнай інфарматыкі
- 18 мая** **Казлоўская Інаса Станіславаўна**, дацэнт кафедры камп'ютарных тэхналогій і сістэм
- 19 мая** **Мазель Мая Хаімаўна**, дацэнт кафедры функцыянальнага аналізу
- 23 мая** **Чалядзінскі Аляксей Раманавіч**, галоўны навуковы супрацоўнік НДЛ высокаэнергетычнай іоннай імплантацыі і функцыянальнай дыягностыкі
- 26 мая** **Дзік Таццяна Аляксееўна**, намеснік прарэктара па навуковай рабоце-начальнік Галоўнага ўпраўлення навуцы
- 27 мая** **Прасаловіч Уладзіслаў Савельевіч**, загадчык НДЛ па спектраскапіі паўправаднікоў

АБ'ЯВЫ

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ
АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД

ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ міжнароднага права;
ДАЦЭНТАў КАФЕДРАў: міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права, агульнай і клінічнай псіхалогіі, сістэмнага аналізу і камп'ютарнага мадэлявання, міжнароднага менеджменту, інфармацыйных сістэм кіравання, рускай мовы;
СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАў КАФЕДРАў: тэлекамунікацый і інфармацыйных тэхналогій, эканамічнай інфарматыкі, мытнай справы, радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных тэхналогій, фізічнай хіміі, філасофіі і метадалогіі навуцы;
ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ раманскіх моў;
АСІСТЭНТАў КАФЕДРАў: заалогіі, інфарматыкі і камп'ютарных сістэм.
Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, ўпраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

БДУ ў СМІ БЕЛАРУСІ

Рэктар БДУ Сяргей Абламейка абраны віцэ-прэзідэнтам Еўразійскай асацыяцыі ўніверсітэтаў – Tut.by, БелТА, 21.by, БелаПАН, zviazda.by (17.04).

Пра VIII адкрыты студэнцкі форум «PR-кветка-2015» у БДУ – БТ-1, БелаПАН, Tut.by (26.03), АНТ (27.03), БелТА (28.03), megacat.by (29.03).

Мінскі Фэст моў прайшоў на філалагічным факультэце БДУ – megacat.by (26.03), Tut.by (27.03), БелТА, zviazda.by, belarus.kz, 21.by (28.03), Радые «Сталіца» (29.03).

Адкрыццё спецыялізаванай навукальнай лабараторыі камп'ютарнай лабараторыі БДУ – ORACLE ACADEMY – kv.by (25.03), electroname.com (30.03), bybanner.com, 21.by (31.03).

Конкурс для старшакласнікаў па фінансавай пісьменнасці пройдзе ў БДУ – megacat.by (30.03), БелТА, 21.by (31.03), «Мінскі кур'ер» (01.04), zviazda.by (23.04).

Міжнародны расійска-беларускі конкурс студэнцкіх навуковых прац па гісторыі арганізуе БДУ і МДУ імя М. В. Ламаносава – megacat.by (30.03), БелТА, 21.by, soyuz.by (31.03).

Пра конкурс «Міс БДУ-2015» – megacat.by (31.03), БелТА, dosug.by (02.04), newspeak.by, АНТ, БТ-1, press.net.by, onliner.by, megatop.by, sb.by, budny.by, mag.relax.by, telegraf.by, naviny.by, БелТА, sb.by (03.04).

«Золата» пяцікурсніка эканамічнага факультэта Яўгена Цуркіна на адкрытым чэмпіянаце Іспаніі па плаванні – nv-online.info, tut.by, moyby.com reporter.by, reporter.by, charter97.org (01.04).

У БДУ запушчлі сайт для абітурыентаў – sb.by (09.04), kv.by, marketing.by, БТ-1, АНТ (10.04), telegraf.by, electroname.com, belapan.by, belaruspartisan.org (11.04), 5min.by, tut.by, onliner.by, 21.by (12.04), БелТА, ru.sputnik.by, profi-forex.by, so-l.ru, minskby.com, belnovosti.by, zhlobin-news.org, reporter.by, aif.by (13.04), zviazda.by, «Рэспубліка», tvr.by (14.04).

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

Спеліся

Фінал XVI Фестывалю эстрады БДУ адбыўся 16 красавіка.

Сёлета каля 200 студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў факультэтаў і інстытутаў БДУ жадалі скарыць сцэну фестывалю. У фінал конкурсу прайшлі толькі 29 чалавек. Самай папулярнай у суіскальнікаў стала намінацыя «Песня», у якой свой талент прадэманстравалі на працягу двух адборачных тураў больш за сто артыстаў-пачаткоўцаў.

Акрамя таго, фіналісты выступілі ў намінацыях «Танец», «Арыгінальны жанр» і «Гутарковы жанр». Сёлета аўтарытэтнае журы ўзначаліў вядомы эстрадны спявак **Аляксандр Саладуха**. Ён таксама прыняў удзел у гала-канцэрце.

У выніку ў намінацыі «Песня» перамогу атрымаў калектыв **Animarium (Ліцэй БДУ)**. У той жа намінацыі сярод сольных выканаўцаў першынствавала **Паліна Русецкая** з ДІКСТ. У намінацыі «Гутарковы жанр» найлепшымі сталі чацвёртакурснік Інстытута журналістыкі **Павел Кіслы** і першакурсніца біялагічнага факультэта **Валерыя Казлова**. У намінацыі «Танец» першае месца заняў творчы калектыв Інстытута бізнесу і менеджменту тэхналогій **Freaks**. У намінацыі «Арыгінальны жанр» найлепшымі прызнаны першакурснікі ўсё таго ж ІБМТ **Яна Свідрыцкая** і **Аляксандр Салодкі**.

Пераможцаў узнагародзілі дыпламамі і статуэткамі фестывалю.

Нагадаем, лаўрэатамі гэтага творчага спаборніцтва ў розныя гады становіліся Георгій і Дзмітрый Калдуны, Яўген Булка, Дзмітрый Шэпелеў, Нілс, група Lightsound і іншыя вядомыя артысты.

Арганізатарам мерапрыемства выступіла ўпраўленне па справах культуры БДУ. Спіс фіналістаў размешчаны на старонцы фестывалю ў сацыяльнай сетцы «УКантакце» <https://vk.com/estradasbu2015>.

Яна ЧАРАПАНАВА



Фота Аляксандра СНАТКА



Герман Жыгала



Калектыв «Глорыя» (ліцэй)



Аляксандр Салодкі і Яна Свідрыцкая

ВЕДАЙ НАШЫХ!

Дыпламы Ламаносава

Выпускнікі «Школы прадпрымальніцтва і менеджменту. Уласная справа» ЦРМП эканамічнага факультэта БДУ перамаглі на конкурсе інавацыйных праектаў і стартапаў «Патэнцыял будучыні».

Дадзены конкурс упершыню праводзіўся ў рамках міжнароднага моладзевага навуковага форуму «Ламаносаў». На конкурс інавацыйных праектаў і стартапаў «Патэнцыял будучыні» было пададзена 60 праектаў. У лік фіналістаў, якія прадставілі 29 праектаў, увайшлі выпускнікі «Школы прадпрымальніцтва і менеджменту. Уласная справа» вучэбна-навуковага Цэнтра развіцця моладзевага прадпрымальніцтва эканамічнага факультэта БДУ, у тым ліку каманда студэнтаў 3 курса эканамфака Валянцін Дашкевіч, Ілья Калчанай, Анастасія Кміт, Надзея Рынкевіч з праектам «Чыстая справа», а таксама Анастасія Кавалёва, студэнтка 3 курса Акадэміі кіравання пры Прэ-



Трыумфатар моладзевага конкурсу стартапаў каманда БДУ (Валянцін Дашкевіч, Ілья Калчанай, Анастасія Кміт і Надзея Рынкевіч) з віцэ-прэм'ерам РФ Ігарам Шувалавым і рэктарам МДУ імя М.В. Ламаносава Віктарам Садоўнічым

зідэнце РБ, з праектам «Падарунак сябру». З 6 намінацый конкурсу зборная выпускнікоў «Школы прадпрымальніцтва і ме-

неджменту» БДУ атрымала перамогу ў 3 намінацыях. Каманда эканамфака стала пераможніцай у намінацыях «Найлепшы сацыяльны пра-

ект» і «Наймацнейшая каманда». Анастасія Кавалёва стала пераможніцай у намінацыі «Самы яркі аўтар праекта».

Мікалай ІЗАЙКА

Гэты месяц у гісторыі

КРАСАВІК

1919 – у Маскве адбылося пасяджэнне камісіі па арганізацыі дзяржаўнага ўніверсітэта ў Мінску. Прысутнічалі В. Т. Тэр-Аганесаў, В. П. Волгін, Ф. Ф. Турук. Прынята рашэнне прыцягнуць да працы камісіі праф. К. А. Ціміразева і праф. Д. М. Пранішнікава.

1921 – Пытанне пра адкрыццё ўніверсітэта абмяркоўвалася на III сесіі ЦВК БССР.

1922 – Вячэрні рабфак універсітэта ператвораны ў дзённае аддзяленне.

1934 – Ва ўніверсітэце праведзена I канферэнцыя юных фізікаў. У ёй удзельнічалі 200 вучняў 6–8-х класаў школ Мінска.

1938 – Прынята Пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) пра ўвядзенне з 1 верасня ва ўсіх ВНУ краіны чатырохбальнай сістэмы адзнак: «выдатна», «добра», «пасрэдна», «нездавальняльна».

1939 – Адбылася сустрэча студэнтаў БДУ з памежнікамі-ардэнаносцамі Найдзёнавым і Крызовым з падшэфнага Заслаўскага пагранатрада.

1949 – Група студэнтаў выехала ў Дзяржынскі раён для правядзення Дня маладога хлебараба. У яе складзе 93 лектары і брыгада мастацкай самадзейнасці.

1946 – Утворана кафедра журналістыкі. Яе ўзначаліў ваенны журналіст, навуковец М. С. Зярніцкі.

1946 – Камітэт па справах вышэйшай школы ператвораны ў Міністэрства вышэйшай адукацыі СССР.

1951 – Выйшаў у свет соты нумар шматтыражнай газеты БДУ «За сталінскія кадры».

1954 – Загадам Мінвуза БССР стыпендыя імя У. І. Пічэты прызначана студэнтам IV курса гістарычнага факультэта Я. Бабосаву і А. Ігнаценку.

1957 – На пасяджэнні Бюро ЦК КПБ Антон Нікіфаравіч Сеўчанка быў зацверджаны рэктарам БДУ.

1979 – Упершыню праведзены Дні гістфака. У іх праграме: XXXVI студэнцкая навуковая канферэнцыя, прысвечаная 109-й гадавіне з дня нараджэння У. І. Леніна.

1993 – На геаграфічным факультэце прайшла першая ў Беларусі выстава «Каменная казка». У ёй прынялі ўдзел майстры-камяярэзы з Масквы, Санкт-Пецярбурга, Украіны, Урала.

Пра іншыя падзеі чытайце на сайце БДУ ў раздзеле «Пра ўніверсітэт»

